

**План работы бібліятэк
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”
на верасень 2020 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” прымуць удзел у абласных анлайн-праектах:

1. Літаратурны бібліяпраект “Вялікай Перамозе – 75!” (буктрэйлеры, водгукі аб кнігах, відэаагляды кніг аб Вялікай Айчыннай вайне);
2. Бібліятэчны анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя відэаагляды літаратуры);
3. Краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце Вы, што ...?”;
4. Бібліятэчны анлайн-праект “Во!Круг книг!”.

Мастоўская раённая бібліятэка

- “Наша безопасность – в наших руках” (да Адзінага дня бяспекі) – кніжная выстава, 01.09 – 10.09
- “Сэрцу мілая старонка” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”) – літаратурна-віртуальнае падарожжа, 01.09
- “Вітаем кніжку беларускую” (да Дня беларускага пісьменства) – кніжная выстава, 01.09
- “Беларускія асветнікі” (да Дня беларускага пісьменства) – бібліяграфічны агляд, 01.09
- “Спачатку было слова” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – віртуальны агляд кніг, 06.09
- “Кнігі будуюць Масты” (у рамках бібліякаравана “Кнігі будуюць МАСТЫ”) – бібліякараван, 15.09
- “В сердцах и книгах – память о войне” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – віртуальная кніжная выстава, 25.09

філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”

- “Таямніцы роднай мовы” (да Дня беларускага пісьменства) – турнір знаўцаў роднай мовы, 01.09
- “Адкуль пайшла назва вёскі Багатырэвічы” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”) – анлайн-падарожжа, 01.09
- “Твоя безопасность – в твоих руках” (да Адзінага дня бяспекі) – урок бяспекі, 09.09
- “Петух и краски” – майстар-клас па матывах казкі У.Суцеева (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 10.09
- “Бібліятэка праз прызму часу” (да 190-годдзя з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага,

БІБЛІЯКАРАВАН “Кнігі будуюць МАСТЫ”) – гістарычны экскурс, 15.09

- “Лающие книги” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – анлайн-агляд, 17.09

- “Азбука Берегоши, или как экономить” – урок беражлівасці, 18.09

- “Земля – наш общий дом” – экалагічная скарбонка, 23.09

- “За каждую страницу шагну как за порог” (аматарскае аб’яднанне “Читай-компания”) – літаратурны турнір па творчасці С.Міхалкова, 29.09

філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”

- “Мир информации через библиотеку” (да 190-годдзя з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага) – акцыя, 02.09

- “Увлекательный мир детских журналов” (аматарскае аб’яднанне “Чароўны літарык”) – прэс-хвілінка, 09.09

- “Помощь рядом” (да Адзінага дня бяспекі) – інфармацыйная гадзіна, 09.09

- “ День за днем, книга за книгой ” (у рамках бібліякаравана “Кнігі будуюць МАСТЫ”) – тэматычная гадзіна, 15.09

- “З серыі кніг “Аўтарская казка” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – буктрэйлер, 17.09

філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”

- “Литература по здоровому образу жизни” (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”) – відэаагляд, 09.09

- “З верай у сэрцы” (да 500-годдзя з дня заснавання Свята - Успенскага Жыровіцкага мужчынскага манастыра) – тэматычны вечар, 11.09

- “Літаратурны свет бібліятэкі” (да 190-годдзя з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага) – урок гісторыі, 16.09

- “Мае любімыя кнігі і аўтары Малой Радзімы” (аматарскае аб’яднанне “Залаты ўзрост”, да 500-годдзя з дня заснавання Свята-Успенскага Жыровіцкага мужчынскага манастыра) – абмеркаванне, 23.09

- “Людзі нашай Гудзевіцкай зямлі: М.С.Пронька” (у рамках крэйзнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная інфарміна, 25.09

філіял “Дубненская сельская бібліятэка”

- “Не забудь фликер” (да Адзінага дня бяспекі) – пазнавальная гадзіна, 05.09

- “Читайте сами, читайте с нами, читайте больше всех” (у рамках бібліякаравана “Кнігі будуюць МАСТЫ”) – конкурс, 12.09

- “Хозяюшка, ты воистину волшебница” (аматарскае аб’яднанне для пажылых людзей “Сяляначка”) – чайная сустрэча, 26.09

філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”

- “В стране дорожных знаков” (да Адзінага дня бяспекі) – пазнавальная гадзіна, 04.09
- “Беларуская кніга дарогамі стагоддзяў” (аматарскае аб’яднанне “Буслік”) – падарожжа ў гісторыю, 05.09
- “Бібліятэка – Чароўнае месца, дзе кнігам не сумна, дзе ўсім цікава” (у рамках бібліякаравана “Кнігі будуць МАСТЫ”) – экскурсія па бібліятэцы, 11.09
- “Гісторыя вёскі Зарудаўе” – віртуальная інфарміна (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 11.09
- “Да 190 годдзя з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф. Карскага” – інфарміна, 12.09

філіял “Лунненская сельская бібліятэка”

- “Славные сыны моего Отечества” (да Дня беларускага пісьменства) – інфармацыйная гадзіна, 02.09
- “Азбука безопасности” (да Адзінага дня бяспекі) – гадзіна-папярэджанне, 07.09
- “Знакамітыя людзі Лунненскай зямлі” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”) – віртуальная інфарміна, 17.09

філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”

- “Як да нас прыйшла пісьменнасць” (да Дня беларускага пісьменства, у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”) – анлайн-урок, 02.09
- “Безопасность в любой ситуации” (да Адзінага дня бяспекі) – аукцыён ведаў, 04.09
- “Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Я.Ф.Карскага адзначае юбілей” (да 190-годдзя з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага) – інфарміна, 10.09
- “Вёска мая, я часцінка твая” – паэтычны зарапад, 20.09
- “Яго вялікасць Хлеб!” (аматарскае аб’яднанне “Пралеска”) – урок беражлівасці, 27.09

філіял “Мілявіцкая сельская бібліятэка”

- “Да святыняў – з кнігай” (да Дня беларускага пісьменства) – гульня-конкурс, 02.09
- “Безопасное поведение” (да Адзінага дня бяспекі) – гадзіна зносін, 05.09
- “Мая Радзіма – Беларусь” – пазнавальны часопіс (раённая бібліятэчная праграма “Край родной, познакоимся с тобой”), 11.09
- “Мы о войне стихами говорим” (да-75-годдзя Перамогі, аматарскае аб’яднанне “Моладзь.ВУ”) – літаратурны квілт, 18.09
- “Виртуальная встреча с местной поэтессой Верой Пашкевич” (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што?...”), 30.09

філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”

- “М.Кусянкоў “Брат” – водгук (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 02.09
- “Ад Скарыны да нашых дзён” (да Дня беларускага пісьменства) – квіз, 06.09
- “Правіла паведення в опасных ситуациях” (да Адзінага дня бяспекі) – інфарміна, 09.09
- “Жировичский Свято-Успенский мужской монастырь” (да 500-годдзя з дня заснавання Свята Успенскага Жыровіцкага мужчынскага манастыра) – інфармацыйная гадзіна, 19.09
- “Первая женщина-просветительница: Ефросинья Полоцкая” – інфармацыйная гадзіна, 27.09

філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”

- “Славутая дачка зямлі беларускай” (да Дня беларускага пісьменства) – пазнавальная гадзіна, 06.09
- “Знатоки правил безопасности” (да Адзінага дня бяспекі) – пазнавальна-гульнёвая праграма, 09.09
- “Наш край родной в песнях, стихах и прозе” – гадзіна фальклору, 11.09
- “Ваше здоровье в ваших руках” (аматарскае аб’яднанне “Общение”) – калекцыя ідэй, 13.09
- “Кніга А.Адамовіча, Я.Брыля, У.Калесніка “Я з вогненнай вёскі” (у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Вялікай Перамозе – 75!”) – відэаводгук, 20.09

філіял “Правамастоўкая сельская бібліятэка”

- “Беларускія асветнікі і першадрукары” (да Дня беларускага пісьменства) – гістарычная гадзіна, 02.09
- “Знай правіла движения, как таблицу умножения” (да Адзінага дня бяспекі) – тэматычная гадзіна, 03.09
- “Паэзія Я.Коласа” – гучнае чытанне (у рамках бібліятэчнага анлайн-праекта “Во!Круг книг!”), 09.09
- “Вялікая Айчынная вайна ў імёнах і датах” – бібліяграфічны агляд, 10.09
- “190 год з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага” (да 190-годдзя з часу заснавання Гродзенскай абласной навуковай бібліятэкі імя Я.Ф.Карскага) – віртуальная экскурсія, 12.09
- “Куточак мой, да сконцу дарагі” – пасяджэнне літаратурнай гасцёўні, 18.09
- “Знакамітыя землякі аг. Масты Правыя: Алег Юрэня” – віртуальная інфарміна (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 23.09

філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”

- “Ф.Скарына – першадрукар, асветнік, гуманіст” (да Дня беларускага пісьменства) – гадзіна гісторыі, 05.09
- “Азбука безопасности” (да Адзінага дня бяспекі) – інфармацыйная гадзіна, 05.09
- “Возраст мудрости, тепла и доброты” (аматарскае аб’яднанне “Сустрэчы”) – вечар адпачынак, 30.09

філіял “Струбніцкая сельская бібліятэка”

- “Все началось с таблички, свитка, бересты” (да Дня беларускага пісьменства) – урок гісторыі, 05.09
- “В стране Вообразилии” (у рамках бібліякаравана “Кнігі будуоць МАСТЫ”) – літаратурная гульня, 12.09

філіял “Харціцкая сельская бібліятэка”

- “Асцярожны – значыць абаронены” (да Адзінага дня бяспекі) – падарожжа па кнізе Яроніаса Лаўцюса “Азбука бяспекі”, 06.09
- “Знакамітыя людзі нашага рэгіёна” – краязнаўчае паведамленне (у рамках краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце Вы, што...?”), 20.09
- “Іх імёны ў гісторыі вёскі” – краязнаўчая хвіліна, 20.09
- “Встреча з докторам АПЧХИ” – сустрэча з доктарам, 27.09

Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым каронавірусам 2019-нCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” будуць праведзены ў адпаведнасці з гадавым планам.

Дырэктар
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах